

Расклад вучэбных заняткаў

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дырэктар ДУА "Ліноўская СШ"

А.Л.Макарэвіч

02.09.2019

Дзень	Час	№ урока	кабінет 20	кабінет 22	кабінет 19	кабінет 21	кабінет 23	кабінет 9	ДЗЯЖУРНЫЯ НАСТАЎНІК
			1 клас	2 "А" клас	2 "Б" клас	3 "А" клас	3 "Б" клас	4 клас	
ПАНЯДЗЕЛАК	08.30-09.15	1	прац.навучанне	літ. чытанне	літ.чытанне	музыка	фіз.к. і зд.	літ.чыт.	Касілка Т.У.
	09.25-10.10	2	навуч. грам. (чыт.)	фіз.к.і зд.	бел.мова	выяўл. Маст.	бел.мова	матэматыка	
	10.30-11.15	3	матэматыка	матэматыка	матэматыка	бел.мова	матэматыка	бел.мова	
	11.35-12.20	4	выяўл. маст.	бел.мова	фіз.к. і зд.	ням.мова	літ.чыт.	АБЖ	
	12.30-13.15	5				літ.чыт.	прац.нав.	музыка	
	13.25-14.10	6							
АЎТОРАК	08.30-09.15	1	навуч. грам. (чыт.)	літ.чтение	прац.нав.	літ. чтение	русс.яз.	матэматыка	Дворак Н.В.
	09.25-10.10	2	фіз.к. і зд.	матэматыка	матэматыка	матэматыка	ням.мова	ням.мова	
	10.30-11.15	3	матэматыка	русс.яз.	русс.яз.	русс.яз.	матэматыка	русс.яз.	
	11.35-12.20	4	навуч.грам.(пісьмо)	прац.навуч.	літ.чтение	фіз.к. і зд.	музыка	фіз.к. і зд.	
	12.30-13.15	5		музыка		АБЖ	літ.чтение	літ.чтение	
	13.25-14.10	6							
СЕРАДА	08.30-09.15	1	навуч.грам.(чыт.)	літ. чытанне	ГЗС	матэматыка	літ.чыт.	ГЗС	Хмара І.А.
	09.25-10.10	2	навуч. грам. (пісьмо)	бел.мова	бел.мова	ням.мова	бел.мова	бел.мова	
	10.30-11.15	3	матэматыка	матэматыка	матэматыка	ГЗС	матэматыка	матэматыка	
	11.35-12.20	4	музыка	фіз.к. і зд.	літ.чыт	бел.мова	ням.мова	ням.мова	
	12.30-13.15	5		АБЖ	чалавек і свет	літ. чыт.	фіз.к. і зд.	літ.чыт.	
	13.25-14.10	6							
ЧАЦВЕР	08.30-09.15	1	матэматыка	бел.мова	музыка	ням.мова	бел.мова	русс.яз.	Хмара В.М.
	09.25-10.10	2	русс. яз.	матэматыка	матэматыка	бел.мова	матэматыка	матэматыка	
	10.30-11.15	3	ГЗС	чалавек і свет	русс.яз.	матэматыка	чалавек і свет	фіз.к. і зд.	
	11.35-12.20	4	выяўл. маст.			прац.навуч.	выяўл. маст.	прац.нав.	
	12.30-13.15	5							
	13.25-14.10	6							
ПЯТНІЦА	08.30-09.15	1	фіз.к. і зд.	русс.яз.	літ.чтение	русс.яз.	ням.мова	ням.мова	Жвалікоўская Н.А.
	09.25-10.10	2	чалавек і свет	выяўл. маст.	фіз.к. і зд.	літ. чтение	русс.яз.	чалавек і свет	
	10.30-11.15	3	навуч.грам.(пісьмо)	ГЗС	выяўл. мастацтва	чалавек і свет	літ.чтение	бел.мова	
	11.35-12.20	4		літ.чтение	бел.мова	матэматыка	ГЗС	выяўл. маст.	
	12.30-13.15	5			АБЖ	фіз.к. і зд.	АБЖ	літ.чтение	
	13.25-14.10	6							

Узгоднена з ПК. Пратакол ад 02.09.2019 №15

Намеснік дырэктара па ВР

Л.В.Якімовіч